

**ПРАСТОРАВА-ЧАСАВАЯ ТЭОРЫЯ ПСІХІЧНАГА ЗДАРОЎЯ  
І ЯГО РАССТРОЙСТВАЎ: ІНДЫВІДУАЛЬНЫЯ ПРАСТОРА І ЧАС  
ЯК ПЕРШААСНОВА СВЯДОМАСЦІ ЧАЛАВЕКА**

ДУ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя»<sup>1</sup>,

НМУ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

«Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека»<sup>2</sup>

Аўтарамі паказана, што індывідуальныя прастора і час з'яўляюцца фундаментам фарміравання свядомасці чалавека. У выніку іх мадэлявання ў працэсе ўзаемадзеяння паўшар'яў галаўнога мозгу становіца магчымым кантроль, рэгуляванне і праграмаванне псіхічнай дзейнасці на ўзроўні свядомасці. Парушэнні ў індывідуальных прасторы і часе чалавека, што робяць іх неадпаведнымі прасторава-часавым характарыстыкам зневінага свету, выклікаюць змены ўласцівага здаровыем людзям базавага патэрну свядомасці, якія прыводзяць да псіхічных расстройстваў.

**Ключавыя слова:** індывідуальныя прастора і час, свядомасць, мадэляванне, псіхічныя расстройствы

T. I. Tsiatserkina, O. V. Korsak

**THE SPATIO-TEMPORAL THEORY OF MENTAL HEALTH AND ITS DISORDERS:  
THE INDIVIDUAL SPACE AND TIME AS THE FOUNDATION OF HUMAN CONSCIOUSNESS**

The authors have shown that the individual space and time are the foundation of human consciousness forming. As a result of their modeling in the process of interaction between the hemispheres of the brain control regulation and mental activity programming at the level of consciousness become possible. Violations of human individual space and time, which make them inappropriate to spatiotemporal characteristics of the ambient world, cause changes in the basic pattern of consciousness inherent to healthy people, that lead to mental disorders.

**Key words:** individual space and time, consciousness, modeling, mental disturbances.

Пры распрацоўцы тэорыі псіхічнага здароўя і яго расстройстваў узнякла неабходнасць асэнсавання феномена свядомасці, які, на наш погляд, звязаны з індывідуальнымі прасторай і часам чалавека. Але калі мы звярнуліся да літаратурных крыніц, то сутыкнуліся з тым, што ні адзінага погляду на свядомасць, ні вычарпальнага яе азначэння ў навуцы дагэтуль не існуе. Аўтары прызнаюць, што паняцце свядомасці цяжкае для дэфініцыі і асэнсавання [2; 5; 6].

Пра адсутнасць яснага разумення, што сабой уяўляе свядомасць, сведчыць таксама тое, што яе часта называюць вобласцю псіхікі, псіхічнай функцыяй, псіхічным станам, г. зн., мае месца не толькі звяззенне ўзору ўзору свядомасці да ўзору псіхічнага функцыянявання, але і погляд на яе як другасную ў дачыненні да псіхікі.

Таксама працягвае захоўвацца погляд большасці вучоных на свядомасць як на адлюстраванне чалавекам зневінага свету і ўсведамленне рэчаіснасці пры ўдзеле мовы. Стверджанне пра адлюстраванне і тое, што псіхічныя расстройствы з'яўляюцца наступствам яго парушэння, рэгулярна паўтараецца і ў падручніках па псіхіяtryі. Аднак, на нашу думку, свядомасць чалавека не можа быць арганізавана паводле тых самых механізмаў наўпроставага адлюстравання, па якіх адбываюцца больш элементарныя яго формы. Інакш незразумела, чаму свядомасць адсутнічае ў прадстаўніку жывёльнага свету і ўласцівая толькі чалавеку.

Што да ўсведамлення рэчаіснасці, то ў апошнія годы вучонымі ўсё ж робіцца агаворка, што ўсведамленне складае толькі адзін бок свядомасці [5]. Натуральная, што далёка не ўсё, калі не пераважная

частка з таго, што адбываеца ў асабістым све-  
це чалавека (г. зн. у яго індыўдуальных прасторы  
і часе), даступна асэнсаванню. Нават розныя часткі  
індыўдуальнай прасторы ўсведамляюцца ў розных  
ступенях у сувязі з іх неаднолькавай падлегласцю  
вербалізацыі, і сярод іх найменш – карпаральная  
прастора і найбліжэйшыя да яе часткі экстракар-  
паральная, а найбольш – зрокавая і слыхавая.

У псіхіяtryі вывучэнню свядомасці і яе пару-  
шэння, адводзіцца, як ні дзіўна, вельмі сціплае  
месца. Клініцысты найчасцей звязваюць свядомасць  
з арыенціроўкай, пад якімі разумееца прысутнасць  
у пацыента ведаў пра месца свайго  
знаходжання, наяўную дату і свае пашпартныя да-  
дзеныя. У выпадку захаванасці гэтых ведаў канс-  
татуеца, што ў пацыента ясная свядомасць. І пры  
гэтым можа апісвацца, напрыклад, карціна груба-  
га парушэння псіхічнай дзейнасці ў выглядзе псіха-  
тычнага расстройства, якое робіць немагчымым  
існаванне чалавека ў звычайных прыродным і са-  
цыяльным асяродках. Праблема такой яўнай неад-  
паведнасці, на наш погляд, можа быць вырашана,  
калі свядомасць разглядаецца ў сувязі з індыўдуаль-  
нымі прасторай і часам.

**Мэта працы** – прадставіць новую канцепцыю  
свядомасці, аснаваную на ўяўленнях аб індыў-  
дуальных прасторы і часе чалавека і іх будове,  
а таксама паказаць арганізацыйны ўзровень, на  
якім ажыццяўляеца рэгуляцыя псіхічных працэсаў  
чалавека і яе парушэнні.

Кажучы пра індыўдуальную прастору і час, мы  
маем на ўвазе не так званы хранатоп, а тое, «у якім  
свеце» адчувае сябе сам чалавек, і якім ёсьць глы-  
бінныя, якасныя характеристыкі свету, што пера-  
жываеца чалавекам. Заўважым, што гаворка ідзе  
не пра ўспрыманне прасторы і часу пры дапамозе  
мадальна спецыфічных аналізатораў, а менавіта  
пра перажыванне індыўдуальных прасторы і часу.  
Можна казаць, што гэта свет чалавека, у якім ён  
живе, з усім тым, што яму належыць, – матэрыяль-  
ным і духоўным.

Свае прастора і час, натуральна, існуюць і ў жы-  
вёл, забяспечваючы ім магчымасць узаемадзяення  
з іншымі аб'ектамі знешняга свету і арыенціроўку  
у ім на ўзоруні інстынктаў. Рэгуляцыя псіхічных пра-  
цэсаў у жывёл адбываеца беспасярэдне законамі  
сусветных прасторы і часу. Гэты дасвядомасны ўзро-  
вень захоўваеца таксама ў людзей і мае значэнне  
для аўтаматычнай рэгуляцыі іх жыццядзейнасці.

Уласцівасцю чалавека з'яўляеца наяўнасць  
у яго другога, больш высокага ўзоруню ўзаемада-  
чынення з вонкавай рэальнасцю. Па словах ад-  
наго з асновапаложнікаў экзістэнцыйнай філософії  
М. Хайдэгера, «свет не аддзелены ад чалавечай

свядомасці» [7]. Але чалавек мае контакты са  
знешнім светам не толькі непасрэдна, а праз ад-  
чуванні сваіх, індыўдуальных прасторы і часу, якія  
адначасова выступаюць у дачыненні да вонкавага  
свету як аб'ектыўная рэальнасць, а для самога чалавека з'яўляюцца яго рэальнасцю суб'ектыўнай.  
Апошняя складае змест індыўдуальных прасторы  
і часу, пры гэтым яна, маючи ацэначныя характеристары,  
ужо валодае першаснай якасцю свядомасці. Гэта  
азначае, што свядомасць мае пачатак у індыў-  
дуальных прасторы і часе чалавека, а яны высту-  
паюць у своеасаблівой ролі «пасярэдніка» паміж ёй  
знешнім светам.

Індыўдуальная прастора і час розных людзей  
падобныя не столькі паміж сабой, колькі на сус-  
ветныя, бо з'яўляюцца іх часткай. Яны апрыёры не  
могуць быць ідэнтычнымі, паколькі людзі знаход-  
зяцца ў розных локусах знешніх прасторы. Акрамя  
таго, чулівасць і захаванасць функцыі іх ворганаў  
пачуццяў могуць значна адрознівацца. Верагодна,  
таму сustrакаючыся кожны новы дзень з іншымі  
людзьмі і выказываючыся нібыта фармальныя мер-  
каванні аб надвор’і, чалавек выяўляе патрэбу звя-  
раць адпаведнасць перажыванняў сваіх прасторы  
і часу з адчуваннямі іншых людзей. Але супадзен-  
ні перажыванняў забяспечваюцца падabenствам  
дачыненняў індыўдуальных прасторава-часавых  
параметраў свету кожнага чалавека з сусветнымі.

Паколькі ўсе прасторава-часавыя аб'екты  
свету надзелены фізічнымі якасцямі, то і індыў-  
дуальная прастора і час чалавека, з'яўляючыся  
часткай сусветных, выступаюць хутчэй як фізіч-  
ная дадзенасць. Фарміруючыся на аснове інды-  
ўдуальных прасторы і часу, свядомасць, верагодна,  
пераймае некаторыя яго характеристыкі. Гэтая акаличнасць з'яўляеца вельмі важнай для  
канкрэтныя прасторава-часавых характеристык  
свядомасці чалавека. Бо дагэтуль лічылася,  
што суб'ектыўнай рэальнасці нельга прыпісваць  
фізічныя ўласцівасці, што, як слышна сцвярджае  
Д. І. Дуброўскі, стварае галоўную цяжкасць пры  
спробе тэарэтычнага тлумачэння сувязі свядомасці  
з мазгавымі (і ўвогуле з цялеснымі, фізічнымі) пра-  
цэсамі [3]. «Калі з'явам суб'ектыўнай рэальнасці  
нельга прыпісваць фізічныя ўласцівасці – масу,  
энергію, прасторавыя характеристыкі, то як рас-  
тлумачыць: 1) іх сувязь з мазгавымі працэсамі і 2) іх каўзальнае дзеянне на цялесныя працэ-  
сы», – разважае аўтар [4]. Як намі будзе паказана  
у далейшых публікацыях, пры разглядзе ритму  
сон-няспанне і біпалярнага афектыўнага рас-  
стройства, свядомасныя працэсы спалучаны са  
зменамі індыўдуальной прасторава-часавай арганізацыі і энергетычнага патэнцыялю чалавека.

Мозг чалавека ўяўляе сабой менавіта той унікальны ворган, у якім адбываецца мянтальная змена індыўдуальнага прасторава-часавага кантынуума і яго ўзаемадзеянне з сусветным [2]. Але галоўнае пытанне, якім чынам гэта здзяйсняецца, заставалася пакуль без адказу.

Паводле нашай тэорыі, этапы «пераводу» інфармацыі аб індыўдуальных прасторы і часе ў свядомасць чалавека рэгулююцца паслядоўнай працай паўшар'я галаўнога мозгу. Перш чым стаць набыткам свядомасці, індыўдуальная прастора і час, як ужо казалася, перажываюцца чалавекам, а далей мадэлююцца ў працэсе ўзаемадзеяння церэбральных гемісфер. Перажыванне прасторы і часу, найбольш верагодна, кантролюеца працай правага паўшар'я, дзе адбываюцца сінтэтычныя працэсы, ствараеца халістычны вобраз індыўдуальных прасторы і часу з усімі прыналежнымі ім падрабязнасцямі. Мадэляванне ж забяспечваеца магчымасцямі левай гемісфери цягам сукцесіўных працэсаў аналізу, абстрагавання ад прыватнасцяў і абагульнення.

Такім чынам, яшчэ адзін, выключна важны аспект сувязі паміж індыўдуальнымі прасторай і часам, з аднаго боку, і свядомасцю чалавека – з другога, заключаеца ў тым, што яны падлягаюць у свядомасці мадэляванню. Менавіта праз прасторава-часавыя мадэлі ажыццяўляеца свядомасная арганізацыя псіхікі чалавека – яе кантроль, рэгуляванне і праграмаванне (падкрэслім, што пад такой арганізацыяй разумееца не свядомае кіраванне, а кіраванне праз свядомасць, апасродкованае ёю). Першаснасць свядомасці ў дачыненні да псіхікі чалавека забяспечваеца сувяззю свядомасці з індыўдуальнымі прасторай і часам, якія і надаюць ёй фундаментальнасць.

Вылучаная намі прасторава-часавая мадэль псіхічна здаровага чалавека, па-сутнасці, уяўляе сабой прасторава-часавую арганізацыю самой яго свядомасці, доказы чаму будуть пастаянна прыводзіцца намі далей. Гэтая мадэль мала залежыць ад імгненных змен у індыўдуальных прасторы і часе. Яна існуе ў свядомасці, хутчэй за ўсё, як стратэгічная праграма, дзе закадзіраваны ўсе прасторава-часавыя параметры індыўдуальнага свету чалавека і межы іх магчымых флюктуаций, якія не парушаюць арганізацыю самой мадэлі, а, значыць, – і свядомасці. У дэшыфраваным выглядзе яна можа быць разгорнута ў реальнную стэрэаметрычную форму з характэрнымі для яе часавымі параметрамі. На сённяшні дзень адбudoўванне і візуалізацыя індыўдуальных мадэляў магчымыя на аснаванні ключавых прызнакаў-маркёраў станаў

свядомасці, звязаных з функцыянаваннем чалавека ў прасторы і часе.

Пры псіхічных расстройствах прасторава-часавыя параметры свядомасці пацыентаў мяняюцца карэнным чынам, што прыводзіць да парушэння ўзыходнага патэрну, які мае месца ў здаровых людзей. Такія парушэнні маюць характэрныя адметнасці, уласцівыя розным назалагічным формам псіхічных расстройстваў.

Галоўнае, што можа быць выдзелена з усяго сказанага намі, заключаеца ў тым, што **індыўдуальная прастора і час з'яўляюцца фундаментам, першаасновай свядомасці чалавека**. Пераламляючыся ў свядомасці ў выглядзе прасторава-часавых мадэляў, яны дыктуюць свае заканамернасці функцыянаванню чалавека і вызначаюць модус яго псіхічных працэсаў.

Паколькі свядомасць фарміруеца на аснове фундаментальных элементаў быцця – яго прасторы і часе, то ўзоровень феномена свядомасці павінен адпавядаць гэтай фундаментальнасці. Яна не можа быць названа ні псіхічным станам, ні псіхічнай функцыяй, ні звадзіцца да арыенціроўкі ў месцы, часе і уласнай асобе, або выключна да ўсведамлення рэчаінасці. Свядомасць выступае як арганізуюча надфункциянальнае ўтварэнне, вышэйшая інстанцыя кіравання ўсімі псіхічнымі працэсамі. Па нашім перакананні, яна складае аснову псіхічнага жыцця чалавека, якое рэалізуецца паводле яго індыўдуальной прасторава-часавай мадэлі.

Фундаментальная зрухі свядомасці (а не асобных псіхічных функцыяў), што ўзнікаюць як наступствы экспэсаў у індыўдуальных прасторы і часе, якія вядуць да іх няўзгодненасці з вонкавым светам, увасабляюцца ў карэнных зменах свядомасных прасторава-часавых мадэляў. У выніку парушаеца рэгулявальная роля свядомасці ў дачыненні да псіхічных працэсаў, што выклікае расстройствы псіхічнага здароўя і з'яўляеца пагроза самому існаванню чалавека.

Перабудовы прасторава-часавых мадэляў пры псіхічных расстройствах, якія будуць прадстаўлены намі ў наступных публікацыях, маюць відавочную сувязь са змененымі станамі свядомасці пацыентаў, што выражаютца ў дэрэалізацыі індыўдуальных прасторы і часу, іх «замяшчэнні», «выпадзенні» або дэзактуалізацыі.

Істотна таксама тое, што індыўдуальная прастора і час, у якіх існуе чалавек з яго свядомасцю, з'яўляючыся аб'ектам сусветных прасторы і часу і падпарадкоўваючыся іх законам, відавочна, не маюць патрэбы ў дадатковым адлюстраванні знешній рэчаінасці. Як адзначаюць Т. А. Дабра-

хотова і Н. Н. Брагіна, у арганізме чалавека няма спецыяльных аналізатараў, якія б займаліся ўспрыманнем прасторы і часу [1]. Да сядомаснае біялагічнае адлюстраванне знешняга свету вядзеца на рэцэпторным узроўні ўспрымання мадальна спецыфічных сігналаў, а індывідуальная прастора і час, якія з'яўляюцца натуральным асновай для фарміравання сядомасці чалавека, не адлюстроўваюцца, а перажываюцца ім як адзінае цэлае.

Да таго ж сядомасць не можа выступаць у ролі матрыцы для адлюстравання, паколькі, па-першае, адсутнічае адпаведны субстрат (тканкі галаўнога мозгу не кантактуюць непасрэдна з вонкавым асяроддзем), па-другое, у гіпатэтычным выніку такога адлюстравання атрымоўвалася б копія-негатыву часткі рэальнага свету. Для атрымання пазітыўнага ўзору (г. зн. копіі) быў бы неабходны другі люстранны паварот. Але пры вырабленні копіі губляюцца істотныя якасці арыгінала. Таму сядомасць, якая з'яўляецца ўнікальным прыродным феноменам, прыналежным чалавеку, па сваёй фундаментальнасці роўная прасторы і часу, не можа быць генерычным утварэннем, а ўяўляе сабой непаўторную з'яву (свойсцаблівы «брэнд»).

Наши апошнія даследаванні паказалі, што пры наяўнасці зрухаў у індывідуальных прасторы і часе дапускаецца магчымасць люстранных паваротаў у межах самой сядомасці, калі для іх не патрабуюцца дадатковыя матрыцы. І гэта адзіны такі аб'ект у свеце, бо для капіявання астатніх жывых і нежывых аб'ектаў наяўнасць знешніх аб'ектаў-матрыц абавязковая. У выпадку здзяйснення люстранных паваротаў у сядомасці могуць адбывацца сур'ёзныя аберацыі, звязаныя з генерычнымі пераутварэннямі яе прасторава-часавай арганізацыі і высокаверагоднымі наступствамі ў выглядзе псіхічных расстройстваў, у прыватнасці, шызафрэніі [7].

Цалкам новым для псіхіяtryчнай навукі з'яўляецца сцверджанне аўтараў аб tym, што менавіта скажэнні прасторава-часавай структуры сядомасці складаюць аснову для ўзнікнення і развицця псіхічных расстройстваў

У сувязі з прадстаўленым новым падыходам да разгляду феномена сядомасці чалавека можа ўз-нікнуць неабходнасць карэктроўкі азначэння сядомасці і яе парушэнняў, што будзе мець значэнне для пераасэнсавання сутнасці псіхічных расстройстваў. Наш погляд на верхавенства сядомасці ў дачыненні да псіхічных працэсаў больш адпавядае азначэнню расстройстваў, якія ў айчыннай псіхіяtry называюць псіхічнымі, як мянтальными.

### Літаратура

- Брагіна, Н. Н., Доброхотова, Т. А. Функциональные асимметрии человека / Н. Н. Брагіна, Т. А. Доброхотова. – М.: Медыцина, 1981. – 288 с.
- Дубров, А. П. Взаимодействие живых систем со временем и пространством / А. П. Дубров // Сознание и физическая реальность. – 2003. – № 3. – С. 51–60.
- Дубровский, Д. И. Трудные проблемы сознания (в связи с книгой В. В. Васильева «Трудные проблемы сознания») / Д. И. Дубровский // Вопр. философии. – 2011. – № 9. – С. 136–148.
- Дубровский, Д. И. Проблема «сознание и мозг. Теоретическое решение / Д. И. Дубровский. – М.: Канон: РООИ «Реабилитация», 2015. – 208 с.
- Лекторский, В. А. Сознание / В. А. Лекторский // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; 2-е изд, испр. и допол. – М.: Мысль. – 2010. – С. 589–591.
- Майерс, Д. Псіхология / Д. Майерс; пад навук. рэд. М. Ярчак; Пер. з англ. – Мн.: Бел. Фонд Сораса: Лекцыя. – 1997. – 560 с.
- Тетеркина, Т. И. Пространственно-временная основа патогенеза шизофрении: механизм «инверсионных часов» / Т. И. Тетеркина, О. В. Корсак, Ю. Ю. Чернов [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: <http://psychiatr.ru/forum/topic/412> Дата доступа: 29.09.2015.
- Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. – Хар’ков: «Фоліо», 2003. – 503 с.

Поступила 20.05.2016 г.